

Даручэнне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка па выніках візіту дзяржаўнай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь у Кітайскую Народную Рэспубліку 4-6 снежня 2005 г. аб прапрацоўцы пытання аб заснаванні ў Рэспубліцы Беларусь Інстытута Канфуцыя.

31 СНЕЖНЯ 2005
2005年12月31日

根据2005年12月4日至6日对中国进行国事访问的成果，白俄罗斯共和国总统卢卡申科作出指示，要求相关部门就在白俄罗斯设立孔子学院事宜进行论证研究。



Пагадненне паміж БДУ і Дзяржаўнай канцылярыяй КНР па распаўсюджванні кітайскай мовы за мяжой аб сумесным стварэнні Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя.

5 ЛІПЕНЯ 2006
2006年7月5日


白俄罗斯国立大学与中华人民共和国国家汉语国际推广领导小组办公室（国家汉办）签署了合作共建孔子学院的协议。



Пагадненне паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнай канцылярыяй КНР па распаўсюджванні кітайскай мовы за мяжой аб супрацоўніцтве ў галіне выкладання кітайскай мовы.

16 ЛІСТАПАДА 2006
2006年11月16日

白俄罗斯教育部与国家汉办签署汉语教学合作框架协议。



Афіцыйная цырымонія ўручэння плакеты «Інстытут Канфуцыя БДУ».

СТУДЗЕНЬ 2007
2007年1月

白俄罗斯国立大学共和国汉学孔子学院正式揭牌。



Курсы вывучэння кітайскай мовы ў сістэме дадатковай адукацыі дарослых, дзяцей і моладзі.

ВЕРАСЕНЬ 2007
自2007年9月起

面向成人、青少年及儿童开设中文课程。



Правядзенне HSK, HSKK, YCT, VCT — міжнародных стандартызаваных экзаменаў па кітайскай мове для замежнікаў.

КАСТРЫЧНІК 2010
自2010年10月起

举办HSK、HSKK、YCT、VCT国际汉语水平考试。



РІКК уручана пасведчанне аб уваходжанні ў 20 найлепшых Інстытутаў Канфуцыя ў свеце.

СНЕЖАНЬ 2011
2011年12月

白大孔院获评“全球先进孔子学院”。



Правядзенне штогадовай школы маладога кітаязнаўца.

САКАВІК 2018
自2018年3月起

每年举办“青年汉学家研讨班”学术会议。



Падрыхтоўка выкладчыкаў кітайскай мовы для беларускіх навучальных устаноў усіх узроўняў.

ВЕРАСЕНЬ 2018
自2018年9月起

为白俄罗斯各级教育机构培养输送中文师资。



РІКК БДУ прысвоена званне «Узорны Інстытут Канфуцыя».

ВЕРАСЕНЬ 2019
2019年9月

白大孔院被授予“示范孔子学院”称号。



РІКК атрымаў новы будынак, які быў адрамантаваны і абсталяваны пры фінансавай падтрымцы Штаб-кватэры Інстытутаў Канфуцыя (Ханьбань).

ВЕРАСЕНЬ 2019
自2019年9月起

白大孔院正式迁至新楼。这栋建筑在孔子学院总部（国家汉办）的资金支持下完成了整体修缮，配置了各项设施。



Інстытут першым з замежных устаноў адукацыі атрымаў прававодзіць міжнародны кваліфікацыйны экзамен для перакладчыкаў САТТІ.

СНЕЖАНЬ 2019
2019年12月

白大孔院成为首家CATTI国际翻译专业资格考试海外考点。



Адкрыццё філіяла кафедры культуралогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

ВЕРАСЕНЬ 2021
2021年9月

开设白俄罗斯国立文化艺术大学文化学系的分支机构。



Адкрыццё магістратуры па спецыяльнасці «Лінгвадыдактыка» па падрыхтоўцы выкладчыкаў кітайскай мовы для ўніверсітэтаў Беларусі.

ВЕРАСЕНЬ 2022
2022年9月

招收“教育机构中文教学法”专业硕士研究生，为白俄罗斯高校培养中文师资。



Адкрыццё сумеснай з эканамічным факультэтам БДУ спецыяльнасці «Міжнародная эканоміка і гандаль (з паглыбленым вывучэннем кітайскай мовы)».

ВЕРАСЕНЬ 2025
2025年9月

与白俄罗斯国立大学经济系联合开设“国际经济与贸易（中文强化）”专业。

1 СТВАРЭННЕ І РАЗВІЦЦЕ ВУЧЭБНА-МАТЭРЫЯЛЬНАЙ БАЗЫ РІКК БДУ 建立和发展白大孔院的教育和物质基础

Інстытут працуе ў будынку па адрасе вул. Рэвалюцыйная 11. Будынак перададзены БДУ, капітальна адрамантаваны і абсталяваны пры фінансавай падтрымцы Штаб-кватэры Інстытутаў Канфуцыя (Ханьбань). Урачыстае адкрыццё новага будынка адбылося 9 верасня 2019 г. 2019 год, БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе. Урачыстае адкрыццё новага будынка адбылося 9 верасня 2019 г. 2019 год, БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.



У будынку размясцілася каля 20 вучэбных аўдыторый, лінгвафонныя класы, канферэнц-зала, актававая зала і бібліятэка, якая была атрымана ў дар ад Дзяржаўнага савета (Ураду КНР). БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.



Помнік Канфуцыю, падараваны ДПУ. ДПУ падарыў помнік Канфуцыю ў 2019 годзе.

2 ПАДРЫХОЎКА ВЫКЛАДЧЫКАЎ КІТАЙСКОЙ МОВЫ 本土中文教师培养

З 2018 г. рэалізуецца падрыхтоўка выкладчыкаў кітайскай мовы для школ і ўніверсітэтаў. Тэрмін навучання складае 22 месяцы. Выпускнікі працуюць у горадзе Мінску і ва ўсіх абласцях Беларусі. З 2018 года ў БДУ пачаўся курс падрыхтоўкі выкладчыкаў кітайскай мовы для школ і ўніверсітэтаў. Тэрмін навучання складае 22 месяцы. Выпускнікі працуюць у горадзе Мінску і ва ўсіх абласцях Беларусі.



30 чэрвеня 2026 г. адбудзецца ўрачыстае дзяржаўнае дыпламавае чарговым, сёмаму, выпуску выкладчыкаў кітайскай мовы. Праграма рэалізуецца пры падтрымцы Міністэрства адукацыі КНР, Кітайскага фонду падтрымкі вывучэння кітайскай мовы за мяжой і Далянскага політэхнічнага ўніверсітэта.

2026 год, БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.



У 2022 г. адкрыта магістратура па падрыхтоўцы выкладчыкаў кітайскай мовы для ўніверсітэтаў Беларусі. Адбылося тры выпускі: у 2023, 2024 і 2025 гг.

2022 год, БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

З 2024 г. у РІКК рэалізуецца праграма павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў кітайскай мовы. З 2024 года ў БДУ пачаўся курс падрыхтоўкі выкладчыкаў кітайскай мовы для школ і ўніверсітэтаў. Тэрмін навучання складае 22 месяцы. Выпускнікі працуюць у горадзе Мінску і ва ўсіх абласцях Беларусі.

3 НАВУЧАННЕ КІТАЙСКОЙ МОВЕ, КАЛІГРАФІІ І ЖЫВАПІСУ 面向社会各界的中文教学、书法与国画

Навучанне дзяцей і моладзі ад 7 да 15 гадоў па праграмах дадатковай адукацыі праходзіць у трох узроставых катэгорыях: 7-9, 10-12 і 13-15 гадоў на 3 узроўнях. БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.



Навучанне кітайскай мове дарослых па праграмах дадатковай адукацыі ажыццяўляецца на 4 узроўнях. БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

У інстытуце рэалізуецца аўтарская праграма навучальных курсаў дадатковай адукацыі «Кітайская каліграфія». БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.



Праводзяцца заняткі па кітайскім традыцыйным жывапісе: 5 праграм навучальных курсаў для дарослых і 1 – для дзяцей і моладзі. БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

4 БЕЛАРУСКАЯ ШКОЛА КІТАЯЗНАЎСТВА 白俄罗斯汉学家培养

Фарміраванне нацыянальнай школы кітаязнаўства – адна з прыярытэтных задач РІКК БДУ. Пачынаючы з 2018 г. РІКК БДУ праводзіць навукова-практычную канферэнцыю «Рэспубліканская школа кітаязнаўца». БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.



5 ВЫДАННЕ ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 出版教材和教辅资料

РІКК БДУ робіць вялікі ўклад у распрацоўку вучэбных і вучэбна-метадых дапаможнікаў. БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

РІКК БДУ сумесна з Інстытутам мовазнаўства НАН Беларусі падрыхтавалі і выдалі ў 2021 г. першы ў гісторыі «Кітайска-беларускі слоўнік. Беларускі-кітайскі слоўнік» аб'ёмам 18 тыс. слоў. Слоўнік вытрымаў 3 выданні. БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.



Акадэмічны «Кітайска-беларускі слоўнік» аб'ёмам звыш 30 тыс. слоў – праект, рэалізаваны РІКК БДУ з удзелам супрацоўнікаў Інстытута мовазнаўства НАН Беларусі. Слоўнік выдадзены ў 2026 г., навуковы кіраўнік праекта – прафесар А.А. Тозік. БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

Сумесна з Рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў выпускаецца зборнік заданняў для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання і цэнтралізаванага экзамену па кітайскай мове. БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

6 ПАДТРЫМКА ДВУХБАКАВОГА СУПРАЦОЎНІЦТВА 助力中白双边合作

РІКК БДУ актыўна садзейнічае дзяржаўным органам і суб'ектам гаспадарання ў развіцці гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з КНР. БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

З 2007 года выдаюцца зборнікі навуковых прац, прысвечаныя асобным сферам развіцця кітайскага грамадства і дзяржавы, актуальным пытанням беларуска-кітайскага супрацоўніцтва, зборнікі міжнародных навукова-тэарэтычных і навукова-практычных канферэнцый. БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

З 2007 года выдаюцца зборнікі навуковых прац, прысвечаныя асобным сферам развіцця кітайскага грамадства і дзяржавы, актуальным пытанням беларуска-кітайскага супрацоўніцтва, зборнікі міжнародных навукова-тэарэтычных і навукова-практычных канферэнцый. БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.



У 2024 г. супрацоўнікамі РІКК БДУ быў выкананы пераклад на кітайскую мову выдання «Спадчына Беларусі». БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

2024 год, БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

7 АЛІМПІЯДА І КОНКУРСЫ ПА КІТАЙСКОЙ МОВЕ 中文奥林匹克及各类竞赛

У 2016 г. адбылася Першая ўніверсітэцкая алімпіяда па кітайскай мове сярод студэнтаў БДУ і слухачоў курсаў РІКК. З 2018 г. алімпіяда атрымала статус Беларускай рэспубліканскай і праводзіцца штогадова. БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

2016 год, БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

З 2021 г. РІКК сумесна з кафедрай кітайскай філалогіі філалагічнага факультэта БДУ праводзіць конкурс мастацкіх перакладаў з кітайскай мовы «Люстэрка слоў». БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

Конкурс кітайскай каліграфіі ручкай праходзіць у РІКК БДУ з 2019 г. і праводзіцца ў дзвюх узроставых катэгорыях: малодшая (9–14 гадоў) і старэйшая (ад 15 гадоў). БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.

З 2019 года ў БДУ праводзіцца конкурс кітайскай каліграфіі ручкай. Удзельнічаюць студэнты і слухачы курсаў РІКК. У 2019 годзе конкурс праводзіўся ў дзвюх узроставых катэгорыях: малодшая (9–14 гадоў) і старэйшая (ад 15 гадоў). БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.



8 ФІЛІЯЛЫ РІКК: КАБІНЕТЫ І ЦЭНТРЫ 白大孔院下设孔子课堂和教学点

Філіялы РІКК:
● 4 кабінеты Канфуцыя
● 7 цэнтраў вывучэння кітайскай мовы і культуры.

БДУ перамясціўся ў вул. Рэвалюцыйная 11, атрымаў сваё спецыяльнае вучэбнае памяшканне. Будынак у вучэбна-навуковай частцы (навукова-даследчы корпус) у рамках праграмы адрамантаваны і абсталяваны ў 2019 годзе.



РІКК БДУ – КУЛЬТУРНЫ МОСТ У ПАДНЯБЕСНУЮ 白大孔院——通往中国的文化之桥



Інстытут выступае важнай пляцоўкай для вывучэння культуры Кітая ў Беларусі, распаўсюджае веды пра традыцыі Паднябеснай. Праз тэматычныя мерапрыемствы ўстанова заахвочвае беларусаў да вывучэння кітайскай мовы, павышае цікавасць да кітайскіх каштоўнасцяў і ўмацоўвае гуманітарныя сувязі паміж краінамі.

Інстытут прапануе культурна-асветніцкія праекты, што пашыраюць пазнанні пра ўсходнюю цывілізацыю. Якія ініцыятывы фарміруюць унікальнае адукацыйнае асяроддзе?

СВЯТА ЛІХТАРОЎ

Свята ліхтароў, якое азначае заканчэнне Свята Вясны, штогод суправаджаецца яркім канцэртам. У гэты вечар РІКК БДУ аб'ядноўвае выкладчыкаў, слухачоў курсаў кітайскай мовы, выпускнікоў праграмы падрыхтоўкі выкладчыкаў кітайскай мовы, навучэнцаў школ, дзе дзейнічаюць кабінеты і цэнтры РІКК, а таксама кітайскіх студэнтаў.

«ВЯСЁЛАЯ ВЯСНА»

Мерапрыемства арганізуецца Пасольствам КНР у Беларусі сумесна з РІКК БДУ ў Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі. У рамках урачыстасцяў праходзяць майстар-класы па кітайскай культуры і канцэрт.

СВЯТА СЯРЭДЗІНЫ ВОСЕНІ

Інстытут адзначае і іншыя святы Кітая, у тым ліку Свята сярэдзіны восені, падчас якога праводзіцца ўрачысты канцэрт з удзелам слухачоў курсаў, выкладчыкаў прагра-

мы перападрыхтоўкі і навучэнцаў школ, дзе дзейнічаюць кабінеты і цэнтры РІКК.

СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ ІНСТЫТУТАЎ КАНФУЦЫЯ

Сусветны дзень інстытутаў Канфуцыя быў заснаваны з мэтай распаўсюджвання кітайскай мовы і культуры за мяжой і адзначаецца ў дзень нараджэння Канфуцыя. Упершыню ён быў праведзены ў гонар дзесяцігоддзя адкрыцця першага Інстытута Канфуцыя і з 2014 года адзначаецца штогод. РІКК БДУ актыўна ўдзельнічае ў святкаванні гэтай даты.

МАЙСТАР-КЛАСЫ

РІКК БДУ арганізуе тэматычныя майстар-класы, накіраваныя на знаёмства з культурай Кітая, сярод іх чайная цырымонія, каліграфія, пляценне традыцыйных вузлоў, а таксама жывапіс «гуохуа».

ПРАФСАЮЗНАЕ ЖЫЦЦЁ

Супрацоўнікі РІКК гарманічна спалучаюць прафесійнае развіццё з грамадскімі і карпаратыўнымі падзеямі. Значным этапам у згуртаванні калектыву стала ўручэнне прафсаюзных білетаў: у 2025 годзе членамі пярвочнай прафсаюзнай арганізацыі работнікаў БДУ сталі 22 кітайскія выкладчыкі.

Жыццё інстытута не абмяжоўваецца працай – камандны дух згуртоўваецца праз удзел у спартыўных спаборніцтвах і патрыятычных ініцыятывах.

Адной з яркіх падзей стала паездка калектыву ў мемарыяльны комплекс «Хатынь», дзе ўсе разам ушанавалі памяць загінулых падчас Другой сусветнай вайны.

Біла-Кіраўнае – гэта важная платформа для беларусаў, якія хочуць ведаць пра Кітай і яго культуру. Праз правядзенне розных культурных інавацыйных праектаў, Біла-Кіраўнае прыцягвае шырокае кола беларусаў да вывучэння кітайскай мовы і культуры, павышае цікавасць да кітайскіх каштоўнасцяў і ўмацоўвае гуманітарныя сувязі паміж краінамі.

Кіраўнае праводзіць розныя культурныя інавацыйныя праекты, якія пашыраюць пазнанні пра ўсходнюю цывілізацыю. Якія ініцыятывы фарміруюць унікальнае адукацыйнае асяроддзе?

元宵節

元宵節是最后一场春节庆祝活动。每年此时，孔院都会举办一场精彩的元宵音乐会。孔院及下设孔子课堂、教学点的中方教师、本土中文教师班毕业生及学生、学生家长，以及中国留学生欢聚一堂，共度佳节。

“欢乐春节”

Біла-Кіраўнае супрацоўнічае з КНР у Беларусі сумесна з РІКК БДУ ў Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі. У рамках урачыстасцяў праходзяць майстар-класы па кітайскай культуры і канцэрт.

中秋节

Біла-Кіраўнае таксама арганізуе тэматычныя майстар-класы, накіраваныя на знаёмства з культурай Кітая, сярод іх чайная цырымонія, каліграфія, пляценне традыцыйных вузлоў, а таксама жывапіс «гуохуа».

孔子学院日

Кіраўнае адзначае і іншыя святы Кітая, у тым ліку Свята сярэдзіны восені, падчас якога праводзіцца ўрачысты канцэрт з удзелам слухачоў курсаў, выкладчыкаў прагра-

大师班

Біла-Кіраўнае арганізуе тэматычныя майстар-класы, накіраваныя на знаёмства з культурай Кітая, сярод іх чайная цырымонія, каліграфія, пляценне традыцыйных вузлоў, а таксама жывапіс «гуохуа».

工会生活

Кіраўнае адзначае і іншыя святы Кітая, у тым ліку Свята сярэдзіны восені, падчас якога праводзіцца ўрачысты канцэрт з удзелам слухачоў курсаў, выкладчыкаў прагра-

Кіраўнае прапануе культурна-асветніцкія праекты, што пашыраюць пазнанні пра ўсходнюю цывілізацыю. Якія ініцыятывы фарміруюць унікальнае адукацыйнае асяроддзе?

Кіраўнае прапануе культурна-асветніцкія праекты, што пашыраюць пазнанні пра ўсходнюю цывілізацыю. Якія ініцыятывы фарміруюць унікальнае адукацыйнае асяроддзе?

